

Лес гамоніць.

(ПА ДОПІСАХ з ВЕСКІ).

Селькор В. К. (Аршанскій акр.)

Лясная гаспадарка възьмелаца адной з гаубоўных крыніц прыбытуку нашай краіны. Разыўдзе і ўздым лясной гаспадаркі БССР у значчай ступені залежыць ад імінавай і мэтадогоднай эксплатацыі нашых лясных багацьціў.

Басперчча, што ў справе лесаўпрадаванія, у справе эксплатацыі лясных масівай і размежаванія лесаматараўлю сирок працуўнага насељніцтва ўзношэніі гады мы даслаліць значчайных поспеху.

Але, бадай, ніхто на будзе спрачашаць і настане адмаўляць таго, што ў некаторых рэйёнах і аругах спраша ўзношэнія эксплатацыі ліссоу і місцавай значчайнай да гэтага часу не ўпрададавана.

Да гэтага съедаць патраткі селькору пра лісныя непарадкі і падпаркі, якія маюць месца ў працы сельскіх лясных цэнтраў і пісавых савецкіх органаў.

Так, селькор Кавалевіч піша:

«Летас узімі лесесаў «выразаў» у Чарнігіўскім а-тры дзяліні лесу на кшомы трох з паслоў гонт. Гроўы ў масіві 500 куб. метраў леватаві на масіві добра высалех.

У селькіні міні 1927 г. лесесаў трохі прыдадзены Гершуну (жыво «Сыльвія») па 9-11 рублёў за адну куб. сажань.

Нашы славені адміністрація вілакі недахват да дрэвак і вымушаны былі пакінуць спакулені на 30-35 руб. за адну куб. сажань.

Да знаўсіці прафу́д? — пытае тан. Кавалевіч.

Абыйскі моўчукі грыт факт — ільга. Неабходна адпаведным установам раскладаць гэту справу і пісавых цэнтраў да адміністрації.

У некаторых лясных цэнтраў яшчэ да гэтага часу не наладжаны вучот і пуркаўанне лесу, што ў складзе чаргу възьмікае вялікую цэнтралізацию і неадваднелістную.

Селькор З. Дзэрзўрні піша:

«Сланне (Пленчаніцага р.) складацца па том, што іншыя падраздзяленьні па пень та гутаўчыні ў 89 віршкою, а ў спарадаваній гутыні па 5-6 віршкою і менш. Бываюць выпадкі, калі аднін пісавы прадаўнік на пісавых цэнтраў да адміністраціі.

Граба сказаць, піша Селянін (Узбяденскі р.),

што снагаў на цэгапіні ў Тайчаноўскім а-тры надаваныя ёштат.

Каб атрымаць 100 пібў лесу, треба пах дзіць на масіві пасесу! Масоны з рухах білет, сеніні па зайдыў знойдзі кулесамі і кумары з дробі.

Бываюць выпадкі, што дрэвы зусім на-прыгодныя і приходзіцца ізюму юці ў а-тры.

З досю таго-ж Селяніна мы да-ведаемось, што ў пісавых гутах, уз-тру, спрашаныя кургатам зламу ў дро-вых какі 700 гектараў лесу ў Тайчаноўскім а-тры. Гэтых дробу хапіла-да-даслаліцца ваконных вёсак на 10 гадоў.

А то зрабілі пашы лісныя «спо-цы», каб наўбоні мэтадогоднай скры-стасці готы паламаны, пакрышаны на-чінкі лес?

Аддамі слянін а універ баспілатна-чынсці лясную плошчу і скрыстасць дровы для апалаў схаваў?

Здзяўлілі сланінікі патробы ў дра-вах і з другога боку дармова атмасферы і лясную ішош?

Глобока паміліўся той, у кога ўзімі гуты залітавані. Лясны «спо-цы» мілі саўсін ішніх погляд і зрабілі якіх наядарот.

Увесені мілігага году наўмыні рабочыя за вілікія гроши пада-брали і на месцы, у лесе, спалілі дровы.

Весь прыклад «економікага» скры-стасці нашых лясных багацьціў.

На запытанне Селяніна — ці не ві-дзе вілікія віднікі тут было дашуціца — павінны дасыць належны адзінства арганізаціі.

У мініум 1927 г. Начальнікам Кіра-

віцкім селькорам звініцілі гаспадарку

з пасесаўскімі

і падпаркімі

НЕ СПАДАБАУСЯ!

(Нынешні фант.)

На форму і зьмест у розных людзей
І погоды розны.

Адны кожучы—глонас, гэта зьмест,
Кругія, наадвор, кожучы—і форма
таксама мае вілкое значэнне, але
гэта ў залежнасці ад справы. Тут
справа ад форме і зьместу чалавека.

— Так. Абрамчык, кіраўнік сава-
гаспадаркі і броварнага завода Косіно
Менскай акруги, якому савым вінаж-
куру т Швейкоўскум зрабі, меншан-
та, на форме. І німа дзіва, што вер-
на зрабі.

Хіба можна чакаць добра ад такога
чалавека, як Швейкоўскі? — Зайдзе, на-
прыклад—Абрамчык на завод да Швей-
коўскага, а той каматы, у сажы, за-
пісаны, аблукнішы хусткі гарнаву-
шы скрываць кругом у заводзе)—зау-
спяды заніты, у кате, канапе, па ча-
нак лазіць, в трубах воніца, аблук-
дае, мэрэ, мяркуе, а на кіраўнічага
і углі выльгаце—він пашыра, пі-
наваіт да яго асобы, піні той і на-
вода і прышоў.

Адразу не спадабалася надворная
форма Швейкоўскага т. Абрамчыку, не
спадабалася нічо і форма, з якой
Швейкоўскі выкладае сваі думкі. Ка-
жучы проста—іго мова не спадабала-
ся Абрамчыку, што Швейкоўскі гаво-
риць з ім, што пададзена—напрост
птуром, а нутро яго не саромеца да-
рабіць заўсілі аб недаречнасцях Аб-
рамчыку.

Некі сінчуту аблуковы завод бы-
ла ўстаноўка паравога катла (цалі на
дзею трубы было падніміць да месца). Таа. Абрамчык, каб чакаць, што ён
напачата і на лікім шыта началь-
ства, — не чакаць т. Швейкоўскага і
так. Нахта, які кіраваіт устаноўкай
катла, ізмінуе рабочыя, не падрхтыва-
ных да гэтых працаў, і начай устаноў-
ку сам. Каёзд з бокі сарвісіў і ў
ўніту—нарушана паравая труба,
разыграіт шыбнара, рама, замані-
спускі вініелі і спускі вініелі
труба—страгіт матар'ялу, сродку і
часу.

Ублукніты гэты малюнак, Швейкоў-
скі спрадліва аблукніў да Абрамчы-
ку, і ён зъсці, на сваі прастасце
загульні пару расейскіх слоў им-
тутка, якім рабочы, у вочы, адным
словам аблукніў.

Ішчэ адні маленкі фант. Трэба
наладіць да дрэжкі. Абрамчык, не за-
пытавшыся Швейкоўскага ад размеры
і якасці—заказ зрабіў, пасад аказаў-
ся напрымком—новы робіца,—зноў
бесканская тратка сродку, а таіх
трапіт багаты.

Чатыры з наўпачынікі штодзён-
най (без аднайчыку ў выхадных дні)
напрыклад і шырый працік і згур-
наваны завод вілкім Швейкоўскім
і маланкі Пахтам пушчын у ход
Швейкоўскім, аблукні рабочымі. Вы-
ход спрынтыруе добры.

На гэтам можна было і закон-
чыць, каб на здарылася маленкя
прыкарасць. 20 лютага самазадовлены Абрам-
чык з наперкай у руках аблукнів
Швейкоўскуму, што ён, Швейкоўскі,
згоды адносіна БСТ ад 16-II—28 г.
№ 63-3-1 зволенія на службу.

Аўхімка Сарванец.

Падрыхтуем

крайзнаўцаў.

Крайзнаўца рух у БССР арганізаційна
амал заключаны. Ахолені ўжо краіні-
чым рухамі цалыя новыя тычкі рабочы-
х арганізацій і прафсаюзаў, таварыстваў
жывёлагадоўшчыні, аўтарстваў, архітэктур-
ных арганізацій, гурткоў, таварыстваў жи-
вёлагадоўшчыні, аўтарстваў, архітэктур-
ных арганізацій, гурткоў, таварыстваў жи-
вёлагадоўшчыні, аўтарстваў, архітэктур-
ных арганізацій, гурткоў, таварыстваў жи-
вёлагадоўшчыні, аўтарстваў, архітэктур-
ных арганізацій, гурткоў, таварыстваў жи-

Дасягнены і хібы ў галіне правядзення нацпалітыкі.

Ажыццяўлены нацыянальны палітыкі
у Магілёўскай акруге.

15 сакавіка на пасяджэнні Нацкамісіі
Міністэрства ўнутраных спраў БССР была
заключана пасяджэнні Нацкамісіі ад ажыц-
цяўленіем нацпалітыкі ў акруге. Даходы
насебеўская ахопліва культуре і гас-
тарыні аблукнівалісь на Балыцкім раёне.

Із ажыццяўленіем нацпалітыкі ў акруге

з'явіліся пасяджэнні Нацкамісіі
Міністэрства ўнутраных спраў БССР, якія
з'явіліся пасяджэнні Нацкамісіі ад ажыц-
цяўленіем нацпалітыкі ў акруге.

Беларусізацыя аппарату.

У галіне беларусізацыі савецкага аппара-

ту за ажыццяўленіем нацпалітыкі ў акруге

з'явіліся пасяджэнні Нацкамісіі ад ажыц-

цяўленіем нацпалітыкі ў акруге.

Земліўпрадкаўданье цыганоў.

Земліўпрадкаўданье цыганоў.